

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

З В Я З Д А

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 270 (6547) | 23 лістапада 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

НАСТАЎНІКІ—АКТЫЎНЫЯ УДЗЕЛЬНІКІ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІ

Прапоўныя нашай магутнай краіны яшчэ раз дэманструюць перад усім светам сваю згуртаванасць вакол Комуністычнай партыі, яе Цэнтральнага Камітэта, савецкага Урада, сваю бязмежную любоў да працарада народна — любімага і роднага таварыша Сталіна.

Разгарнулася выбарчая кампанія па выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных праходзіць на аснове сапраўднага сацыялістычнага дэмакратызма, на аснове вялікай Сталінскай Канстытуцыі. На рэспубліцы ўжо закончылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты абласных Саветаў працоўных. Кандыдатамі зарэгістраваны лепшыя сыны і дачкі савецкага народа, якія зольныя быць канца змагання за таварыства ланіпака сталінскага ізаі.

Сярод вылучаных і зарэгістраваных кандыдатаў ёсць нямаля выдатных народных настаўнікаў, якія сваёй глыбокай аданасцю справе Леніна—Сталіна заваявалі любоў і павагу народа. І народ аднадушна вылучае іх у Саветы дэпутатаў працоўных.

У Мінскай абласці Совет дэпутатаў працоўных вылучаны і зарэгістраваны кандыдатамі па Невіжскай 81-й акрузе, Любанскага раёна, — настаўніца тав. Міхаіленка О. Г.; па Рудзенскай 60-й акрузе, Рудзенскага раёна, — настаўніца Якаўлева М. Я.; па Гарэцкай 11-й акрузе, горада Барысава, — настаўніца Бейнсон Г. С. У Бешанковічым раёне кандыдатам у дэпутаты Віцебскага абласнога савета вылучаны і зарэгістраваны стары педагог, узагадоўжаны ордэнам Леніна, Павел Андрэевіч Расілаў. Вылучаны і зарэгістраваны кандыдатамі многія іншыя настаўнікі, якія сваёй работай па выхаванню падрастаючага пакалення і вялікай грамадска-палітычнай работай заслужылі высокае давер'е народа.

Зараз з вялікім уздымам і натхненнем праходзіць вылучэнне і рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты гарадскіх, раённых, пасялковых і сельскіх саветаў. Народ вылучае аданых людзей, якія паказалі на сваёй практычнай рабоце сваю бязмежную аданасць справе Леніна—Сталіна.

Выбарчая кампанія ўстае ў новы аднаежны этап — агітацыя за кандыдатаў, вылучаных народам, за кандыдатаў магутнага сталінскага блока комуністаў і беспартыйных.

Вялікай культурнай сілай у агітацыяна-прапагандыскай і арганізацыйнай рабоце па выбарах у мясцовыя Саветы з'яўляецца 35-тысячная армія настаўнікаў нашай вясняночой ордэназнаўчай арміі. Уважанае вопытам выбараў у Вярхоўнага Савета СССР і БССР, армія савецкага настаўніцтва ў цяперашняй выбарчай кампаніі выдзяляе вялікую работу. Тэсячы агітацый, прапагандаў і давераных асоб з настаўніцтва асяродка не толькі знаёмыя выбарчыцаў з Палажэннем аб выбарах, але раз'ясняюць ім сэнс і значэнне ўсіх палітычных падаў, якія абываюцца ўнутры краіны і за яе рубяжамі, узнімалючы гэтым самым палітычны і культурны ўзровень слухачоў, далучалючы іх да актыўнага палітычнага жыцця.

Настаўнікі Сталінскай савянскай школы Дзержынскага раёна Мінскай абласці вядуць актыўную агітацыяна-масавую работу сярод выбарчыцаў.

Настаўнікі Жоўненскай сярэдняй школы Смалявіцкага раёна, Марціна-Горскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёна вядуць

сярод калгаснікаў, па дзесяцігодках, гутары аб нашай гераічнай партыі Леніна—Сталіна, аб рэжыме і магутнасці нашай радзімы. Гэтыя актыўнасці не з'яўляюцца выключэннем. У Лепельскім раёне 200 педагогаў працуюць агітацыйна, у Косаўскім раёне — 450 педагогаў. У гэтым нясуць у масы вогненныя словы сталінскай праўды. Народныя настаўнікі працуюць таксама старшынмі ўчастковых і акруговых камісій, членамі і сакратарамі гэтых камісій, даверанымі асобамі.

Зараз, калі ідзе вылучэнне і рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў, размах агітацыяна-масавай работы павялічыўся яшчэ большым. Астаўляючы дні за выбараў павінны быць накіраваны на выхаванне работай кожнага педагога-агітара, кожнага педагога-даверанага.

Жыццё і работа зарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты абласных саветаў — гэта выдатны старонкі работ і барацьбы за росквіт нашай радзімы, за вялікі ізаі Леніна—Сталіна. Гэта біясцяжы прыклады росту нашых людзей пад жывотворным сонцам Сталінскай Канстытуцыі, людзей, якія вышлі з народных мас аданымі наогул, аданымі партыі і вялікаму Сталіну.

Пачотны абываз кожнага агітара, даверанага — яра і даходчына, на фактах і прыкладах, расказаў выбарчыцам аб кожным кандыдаце, песна ўважваючы гэтыя расказы з ростам магутнасці нашай цудоўнай краіны.

У барацьбе кожнага кандыдата, як у кроплі вады, адлюстраван шлях перамогі і славы мюсавіліённага савецкага народа, мудрасць партыі большэвікоў, геніяльнасць нашага вялікага Сталіна, яго баявоўскія клопаты аб людзях. Агітацыя за кандыдатаў сталінскага блока — гэта паказ перамогі сацыялізма, гэта агітацыя за лінію партыі і савецкага Урада, за новыя поспехі комунізма.

У сувязі з выбарчай кампаніяй на краіны яшчэ вышэй узняўся сям'я сацыялістычнага сапраўдства. На кожным заводзе і фабрыцы, у кожнай савецкай установе, школе, калгасе — усюды прапоўныя іхнуцца азнаменаваны гэтыя выбараў — 24 снежня — новымі поспехамі, новымі гераічнымі подаўмі ў славу нашай радзімы, у славу нашай партыі.

Гэты вытворчы і палітычны ўздым тэба ўсемерна развіваць, множаць вытворчы перамогі, множаць поспехі па ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Правадзячы вялікую грамадска-палітычную работу па выбарах у мясцовыя Саветы, савянскія настаўнікі не павінны ні на адну хвіліну забываць аб сваёй асноўнай благадольнай задачы — комуністычнай выхаванні падрастаючага пакалення. Яны павінны яшчэ больш і актыўней вешчы барацьбу за высякія везы пюльківаў, за ўзровень іхнаспіўня, выхоўваючы ў савянскім кожнага вучня якасці чалавеча сацыялістычнага грамадства: любоў да працы, партыйнасць, павагу да старэйшых.

Савецкае настаўніцтва, у жогу з усімі прапоўнымі нашай радзімы, пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, актыўна ўдзельнічае ў будаўніцтве комуністычнага грамадства. І няма сумнення, што савецкае настаўніцтва, як магутная культурная сіла, зробіць усё магчымае, каб забяспечыць у нальшэўных выбарах бліскучую перамогу песаарушмага сталінскага блока комуністаў і беспартыйных.

Калектыў заводу „Водтранспрыбор“ вылучыў кандыдатуру тав. Жданава А. А. ў дэпутаты Ленінградскага Савета дэпутатаў працоўных.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні мастаку Кругеру Я. М. звання Заслужанага дзеяча мастацтваў БССР.

З вялікім уздымам праходзіць па ўсёй рэспубліцы сходны па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты гарадскіх і раённых саветаў.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ:

М. Грышын — Партыйнае арганізацыя ўзначаліла падрыхтоўку да выбараў.

З. Ларысаў — Абласная нарада па прапагандзе.

АРТЫКУЛЫ:

Н. Гасман — Калідыт новай Украіны.

М. С. — На выбарчых участках.

О. Несвіжскі — Іжыперы і многата потнікі.

І. Качура — Правільна размеркаваць даходы ў калгасях.

М. Корз — Фінляндія (даведка).

ЗА РУБЕЖОМ:

Вайна ў Еўропе. Вайна на моры. Англійскія ўлады затрымавалі амерыканскую пошту. Выступленне Чамберлена ў палате абшчыны. Паведамленне англійскага пасольства ў Вашынгтоне. Забарона антысавянскіх выданняў у Канадзе. Новы кабінет міністраў у Літве. Да герман-савецкага дагавора. Эпідемія паратифа ў Хельсінкі. Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

КАНДЫДАТЫ СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

САСТАЎ ЗАРЭГІСТРАВАННЫХ КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУТАТЫ МІНСКАГА АБЛАСНОГА СОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ

Акруговыя выбарчыя камісіі па выбарах у Мінскай абласны Совет дэпутатаў працоўных закончылі рэгістрацыю кандыдатаў. Усяго па абласці зарэгістравана 83 кандыдата

1. Панамарэнка Панцелімон Міхайлавіч, член ВП(б), сакратар ЦК КП(б)Б, — Сталінская выбарчая акруга № 30 г. Мінска.
2. Матвееў Аляксандр Паўлавіч, член ВП(б), сакратар Мінскага абкома КП(б)Б, — Мотавіцкая выбарчая акруга № 27 г. Мінска.
3. Сусайноў Іван Захаравіч, член ВП(б), член Ваеннага савета Беларускага Фронта, — Цэнтральная выбарчая акруга № 3 г. Мінска.
4. Власаў Васіль Іаўлевіч, член ВП(б), сакратар Мінскага гаркома КП(б)Б, — Чкалаўская выбарчая акруга № 28 г. Мінска.
5. Міцкевіч Канстанцін Міхайлавіч (Януб Волас), беспартыйны, народны пазт БССР, — Ленінская выбарчая акруга № 23 г. Мінска.
6. Куліноў Аляксандр Георгіевіч, член ВП(б), сакратар Мінскага абкома камсомола, — Даштырэйўская выбарчая акруга № 25 г. Мінска.
7. Валоч Іаў Акімавіч, інжынер заводу імені Варашчыкава, — Горкаўская выбарчая акруга № 29 г. Мінска.
8. Алесандраўска Ларыса Пампавна, беспартыйная, народная артыстка БССР, салістка тэатра оперы і балета, — Варашчыцкая выбарчая акруга № 24 г. Мінска.
9. Іваню Нікалай Іванавіч, член ВП(б), пачатковы Палітупраўлення БВА.
10. Нечаў Аляксандр Нікалавіч, камандзір Н-скай часты.
11. Іштэйн Абрам Мордухавіч, член ВП(б), заг. аблзама, — Негаральская выбарчая акруга № 47 Дзержынскага раёна.
12. Тымін Андрэй Іванавіч, член ВП(б), старшыня ордэназнаўчай прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР па Мінскай абласці, — выбарчая акруга № 35 Дзержынскага раёна.
13. Мікалаенка Ольга Грыгор'ўна, кандыдат ВП(б), настаўніца НСШ, — Невіжская выбарчая акруга № 81 Любанскага раёна.
14. Савошна Васіль Міхайлавіч, беспартыйны, камбайнер МТС, — Рачыцкая выбарчая акруга № 80 Любанскага раёна.
15. Нудзюга Анім Акімавіч, член ВП(б), заг. аблзама, — Любанская выбарчая акруга № 79 г. Любань.
16. Воласаў Грыгорый Афанасьевіч, член ВП(б), камісар Мінскага ваеннага пачатковага, — Трасцянецкая выбарчая акруга № 37 Мінскага раёна.
17. Хасін Майсей Хонавіч, член ВП(б), сакратар РК КП(б)Б, — Каланоеўская выбарчая акруга № 36 г. Мінска.
18. Уралава Еўдзія Іаўна, член ВП(б), нарком асветы БССР, — Калініноўская выбарчая акруга № 26 г. Мінска.
19. Левіцін Пётр Акімавіч, член ВП(б), сакратар Мінскага абкома КП(б)Б, — Марціна-Горская выбарчая акруга № 56 Пухавіцкага раёна.
20. Несваровіч Васіль Андрэевіч, беспартыйны, старшыня калгаса імені Будзёнага, — Гарольцкая выбарчая акруга № 57 Пухавіцкага раёна.
21. Вітуню Сцяпан Астапівіч, член ВП(б), старшыня райвыканкома, — Пухавіцкая выбарчая акруга № 55 Пухавіцкага раёна.
22. Цанова Лаўрэнці Фаміч, член ВП(б), нарком унутраных спраў БССР, —

- Уззенская выбарчая акруга № 59 Уздзенскага раёна.
23. Назлоў Васіль Іванавіч, член ВП(б), сакратар райкома, — Чэрвеньская выбарчая акруга № 52 г. Чэрвеня.
24. Назін Федар Іванавіч, член ВП(б), заг. аблзама, — Вайнілаўская выбарчая акруга № 54 Чэрвеньскага раёна.
25. Янаўлева Марыя Янаўлеўна, беспартыйная, настаўніца пачатковай школы, — Рудзенская выбарчая акруга № 60 Рудзенскага раёна.
26. Малчан Наталь Герасімаўна, беспартыйная, цяляніца калгаса «Звязла», — Уздзенская выбарчая акруга № 51 Рудзенскага раёна.
27. Марусевіч Елена Карлаўна, член ВП(б), заг. абласным аддзелам саюзабеспартыйных, — Шацкая выбарчая акруга № 48 Рудзенскага раёна.
28. Мойсіс Грыгорый Іосіфавіч, член ВП(б), старшыня райвыканкома, — Смілавіцкая выбарчая акруга № 49 Рудзенскага раёна.
29. Чыслюкоў Іван Нікалавіч, член ВП(б), нач. аблзама, — Нова-Барысаўская выбарчая акруга № 12 г. Барысава.
30. Кудзінювіч Іосіф Максімавіч, член ВП(б), дарэктар камітэта «Кожінтэрн», — Чыгуначная выбарчая акруга № 13 г. Барысава.
31. Бейнсон Геня Сяміянаўна, беспартыйная, настаўніца школы, — Гарэцкая выбарчая акруга № 11 г. Барысава.
32. Наталевіч Нікіфар Янаўлевіч, член ВП(б), старшыня прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, — Смалявіцкая выбарчая акруга № 41 г. Смалявічы.
33. Дымавец Варвара Леанідаўна, беспартыйная, настаўніца НСШ, — Пліска выбарчая акруга № 42 Смалявіцкага раёна.
34. Сяміянаў Аляксандр Іванавіч, член ВП(б), старшыня паловаў камісіі ордэназнаўчай абласці, — Емельяўская выбарчая акруга № 44 Смалявіцкага раёна.
35. Луц'яніч Мануіл Іаўневіч, член ВП(б), заг. райза, — Варашчыцкая выбарчая акруга № 43 Смалявіцкага раёна.
36. Трушвіч Федар Тамашовіч, член ВП(б), старшыня калгаса «Чырвоны гаротнік», — Прыгарадняя выбарчая акруга № 39 Мінскага раёна.
37. Ланеўская Елена Іванавна, дарэка калгаса «Чырвоны спецыяліст», — Смалявіцкая выбарчая акруга № 38 Мінскага раёна.
38. Пташнін Іван Емельянавіч, член ВП(б), пачатковы абласнога аддзялення НКВД, — Палыцкая выбарчая акруга № 40 Мінскага раёна.
39. Науміна Сцяпан Нікалавіч, член ВП(б), старшыня РК, — Заслаўская сельская выбарчая акруга № 22 Заслаўскага раёна.
40. Шустоўна Марыя Янаўлеўна, член ЛКСМБ, камбайнерка Заслаўскай МТС, — Заслаўская выбарчая акруга № 21 Заслаўскага раёна.
41. Сяпрановіч Марфа Іванавна, беспартыйная, званячка калгаса «Шлях Сталіна», — Крупецкая выбарчая акруга № 18 Крупецкага раёна.
42. Візін Павел Леанідавіч, член ВП(б), дарэктар МТС «20 год БССР», — Ухляўская выбарчая акруга № 20 Крупецкага раёна.
43. Левіна Рахіль Ізраілеўна, беспартыйная, галоўны ўрач раённай больні-

- цы, — Бобрыцкая выбарчая акруга № 19 Крупецкага раёна.
44. Чышэў Платон Паўлавіч, член ВП(б), сакратар РК КП(б)Б, — Сельская выбарчая акруга № 75 Чырвона-слабоўскага раёна.
45. Малахоўскі Нікіфар Міфадзевіч, член ВП(б), в. а. старшыня РК, — Стара-Дарожская выбарчая акруга № 68 Стара-Дарожскага раёна.
46. Новік Павел Янаўлевіч, беспартыйны, старшыня калгаса «8-е сакавіка», — Жыціцкая выбарчая акруга № 67 Стара-Дарожскага раёна.
47. Ліберзон Міхаіл Філіпавіч, член ВП(б), заг. аддзелам абласнага прамапрамысловага, — Горкаўская выбарчая акруга № 66 Стара-Дарожскага раёна.
48. Цыганова Ольга Міхайлаўна, канд. ВП(б), работніца СТО калгаса «1-е мая», — Слуцкая гарадская выбарчая акруга № 69 Слуцкага раёна.
49. Сямановіч Сцяфана Васільяўна, член ВЛКСМ, камбайнерка Слуцкай МТС, — Івана-агародніцкая выбарчая акруга № 70 Слуцкага раёна.
50. Бондар Аляксей Георгіевіч, член ВП(б), абласны пракурор, — Слуцкая сельская выбарчая акруга № 71 Слуцкага раёна.
51. Масарскі Абрам Давідавіч, член ВП(б), старшыня Слуцкага РК, — Уроцкая выбарчая акруга № 72 Слуцкага раёна.
52. Туравец Елена Семіянаўна, беспартыйная, работніца СТО калгаса імені Леніна, — Амвоўская выбарчая акруга № 73 Слуцкага раёна.
53. Іванова Таццяна Філіпаўна, кандыдат ВП(б), заг. райза калгаса імені Дзержынскага, — Лагойская выбарчая акруга № 8 Лагойскага раёна.
54. Свіцлоў Аляксандр Аліксеевіч, член ВП(б), заг. аблза, — Юр'явіцкая выбарчая акруга № 10 Лагойскага раёна.
55. Верамой Елена Канстанцінаўна, член ВЛКСМ, старшыня калгаса імені Варашчыкава, — Гаюцкая выбарчая акруга № 9 Лагойскага раёна.
56. Думанскі Пётр Іосіфавіч, член ВП(б), старшыня РК, — Плетчаніцкая выбарчая акруга № 6 Плетчаніцкага раёна.
57. Якубовіч Ульяна Васільяўна, беспартыйная, дарэка калгаса «Новае жыццё», — Халеніцкая выбарчая акруга № 4 Халеніцкага раёна.
58. Іваніч Данііл Пятровіч, член ВП(б), сакратар РК КП(б)Б, — Вітуніцкая выбарчая акруга № 2 Бягомльскага раёна.
59. Сяроў Цімафей Фаміч, член ВП(б), нач. райаддзялення НКВД, — Бягомльска выбарчая акруга № 1 Бягомльскага раёна.
60. Тамашэўскі Антон Вікенціевіч, член ВП(б), сакратар РК КП(б)Б, — Грэска выбарчая акруга № 65 Грэскага раёна.
61. Русак Валодзімір Семіянавіч, член ВП(б), старшыня Грэскага РК, — Грэска выбарчая акруга № 64 Грэскага раёна.
62. Арэў Іаў Іаўлевіч, член ВП(б), аблваенком, — Быстрыцкая выбарчая акруга № 61 Бягомльскага раёна.
63. Прашкава Георгій Васільевіч, член ВП(б), выхавальны абывазі сакратары

- органітэта, — Бабаўніцкая выбарчая акруга № 63 Копыльскага раёна.
64. Насевіч Марыя Сафронаўна, беспартыйная, работніца СТО калгаса «Кожунар», — Шымавіцкая выбарчая акруга № 60 Копыльскага раёна.
65. Паромчын Іван Паўлавіч, член ВП(б), вых. абв. старшыня райвыканкома, — Копыльска выбарчая акруга № 62 Копыльскага раёна.
66. Пляноў Сцяпан Нікалавіч, член ВП(б), старшыня ордэназнаўчай Дзержынскага раёна, — Дзержынская выбарчая акруга № 46 Дзержынскага раёна.
67. Нікішэвіч Савасці Прахоравіч, беспартыйны, камбайнер Старабінскай МТС, — Пагоцкая выбарчая акруга № 77 Старабінскага раёна.
68. Лагойскі Валодзімір Аліксандравіч, член ВП(б), выхавальны абывазі старшыні райвыканкома, — Краснаўская выбарчая акруга № 5 Халеніцкага раёна.
69. Крупеня Іван Андраэевіч, член ВП(б), нарком земляробства БССР, — Вялікая выбарчая акруга № 15 Барысаўскага раёна.
70. Мозаль Анастасія Аліксееўна, беспартыйная, званячка калгаса імені Куйбышава, — Кічынска-Слабоўская выбарчая акруга № 17 Барысаўскага раёна.
71. Луц'яніч Давід Андрэевіч, член ВП(б), сакратар Мінскага абкома КП(б)Б, — Гітвіцкая выбарчая акруга № 14 Барысаўскага раёна.
72. Халеўская Софія Іванавна, кандыдат ВП(б), калгасніца калгаса «Чырвоная змена», — Неманіцкая выбарчая акруга № 16 Барысаўскага раёна.
73. Паллеўна Елізавета Іванавна, беспартыйная, сакратар Іаўіцкага сельсавета, — Завішанская выбарчая акруга № 7 Пешчаніцкага раёна.
74. Барыс Аляксей Георгіевіч, беспартыйны, машыніст станцыі Мінск, — Чыгуначная выбарчая акруга № 34 г. Мінска.
75. Бондарова Надзея Іл'іна, беспартыйная, памочнік майстра другой групы фабрыкі «Кастрычнік», — Куйбышэўская выбарчая акруга № 37 г. Мінска.
76. Івановская Марыя Раманаўна, член ВП(б), майстар шэха фабрыкі «Кожунар», — Памысловая выбарчая акруга № 32 г. Мінска.
77. Рахманав Фёдар Іванавіч, член ВП(б), старшыня РК, — Межыкоўская выбарчая акруга № 3 Бягомльскага раёна.
78. Вашына Надзея Леанідаўна, беспартыйная, заг. МТО калгаса «Чырвоны баяц», — Фаніпальская выбарчая акруга № 45 Дзержынскага раёна.
79. Жарыч Сцяпан Сергеевіч, член ВП(б), старшыня райвыканкома, — Лодзьская выбарчая акруга № 38.
80. Грэскавіч Сцяпан Іванавіч, член ВП(б), сакратар РК КП(б)Б, — Лоўцкая выбарчая акруга № 78 Старабінскага раёна.
81. Бабарэнка Еўдзія Іаўна, член ВП(б), заг. МТО калгаса «Іза комунізм», — Старабінская выбарчая акруга № 76 Старабінскага раёна.
82. Валчаніна Анна Лазаравна, беспартыйная, работніца саўгаса імені Будзёнага, — Дамавіцкая выбарчая акруга № 53 Чэрвеньскага раёна.
83. Даўгуню Янаў Сафранавіч, член ВП(б), старшыня РК, — Гарэцкая выбарчая акруга № 74 Чырвонаслабоўскага раёна.

МІНСКАЯ АБЛАСНАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ КАМІСІЯ ПА ВЫБарах У МІНСКАй АБЛАСНЫ СОВЕТ ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ.

ЮБІЛЕЙНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ ПРЭЗІДУМА СІОУЗА СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ

ОРГАНІЗАЦІЯ (Паўночная Осетія), 21 лістапада. (ТАСС). Сёння ў будынку ўраўнаважанага гарадскога тэатра адкрылася расшыранае пасяджэнне прэзідыума Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР, прысвечанае 80-годдзю з дня нараджэння вялікага осетынскага паэта Коста Хетагурава. У работ прэзідыума прымаюць удзел акадэмік І. К. Луц'яніч, пісьменнікі А. А. Фадзееў, Б. А. Тронь, Н. Ф. Пагоўдзі, Марыта Шагіня, пісьменнікі і паэты Украіны, Беларусі, Грузіі, Дагестана, Чачына-Інгушчэі, Арменіі, Якушкі, Калмыкі, Караці, Каракаўскай аўтаномнай абласці, пачатковы літаратурны грамадскі Паўночнай Осетіі.

У сваім уступным слове сакратар прэзідыума Саюза савецкіх пісьменнікаў эрдэнаіосец тав. А. А. Фадзееў сказаў: — Гэты юбілей мае не меншае значэнне, чым азначаўшыся савецкім народам юбілей Пушкіна. Шота Руставелі, Шэўчэнка, Іаўіч армянскага народнага эпаса — Давіда Сасунскага. Азначалючы гэты юбілей, мы развіваем імяў нябачаную і ўсім нямыслимую ва ўмовах капіталізма, даступную толькі нам, нацыянальнаму ў форме агульнай эстэтычнаму спадчыну народаў СССР.

Коста Хетагурава сабой лепшых людзей

эпохі адражэння і аднае ў сабе разнабавовы ларавані. Коста Хетагураў, які нарадзіўся ў значна больш познюю эпоху, з'яўляецца сапраўдым Леанарда да Вінчы свайго народа.

Ураччывасці, прысвечаныя 80-годдзю з дня нараджэння Коста Хетагурава, праходзяць з вялікім уздымам. Юбілейныя камітэты атрымаюць з усіх каліпоў краіны прыгвардныя тэлеграмы. Атрыманы прыгвардны ад пісьменнікаў гор. Львова, ад Аляксея Талстога, Ілікі Купала, Януба Бэлаза і іншых.

Сёння ў цэнтры горада, на праспекце імені Сталіна, адбыўся мітынг, прысвечаны закладанню манументальнага помніка Коста Хетагурава. Дзесяткі тысяч працоўных прылілі са сцягамі і партыямі правальцоў. На трыбуне прагавілі савецкіх грамадскіх арганізацый, госці.

Пад гукі «Інтернацыянала» сакратар абкома тав. Мазін і скульптар тав. Тавасіеў заклаў першы камень помніка Коста.

Я СМЕРЦІ НЕ БАЮСЯ

Не ведаў чысця я, але гатоў свабоды. Якую я прымы, бы шчасцем, даражынь. Ахцян за крок адзі, каторы бы народу Я працярэць мог да права вольна жыць. Пераклад Элі Агніцвет.

1146 СТАХАНАЎЦАЎ

На 2.770.900 рублёў прадукцыі вышлі за першы дзень лістапада мінскай швейная фабрыка «Кастрычнік». Гэта складае 87 проц. месячнай праграмы. Звыш плана дана прадукцыі на 722.500 рублёў.

Тут у часе прадэячых выбараў шырока разгортва сацыялістычнае сапраўдства. На фабрыцы няма ні аднае аднае стаяючага пэха. Усе пэхі перавыконваюць план. На фабрыцы налічваецца 1.146 стыханаўцаў. Уперадзе ў сапраўдстве ідзе першы павышчаны пэх, які выконвае план на 106,3 проц. Гэты пэх атрымаў чырвоны пераходны сцяг фабрыкі.

Узвучваюць сапраўдства лепшыя стыханаўцы — кандытаты ў дэпутаты Саветаў працоўных. Перадвымі брыгады

на фабрыцы з'яўляюцца брыгады тав. Тарана — кандытат у дэпутаты Мінскага гарадскога і тав. Бондаравы — кандытат у дэпутаты Мінскага абласнога савета. Ад іх не адстае брыгада тав. Краснаўскага.

Многія стыханаўцы фабрыкі выконваюць на дзве і больш апераній, як тт. Сталачен, Хаме

Партыйнае жыццё ПАРТЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ЁЗНАЧАЛІЛА ПАДРЫХОТКУ ДА ВЫБАРАЎ

Партыйная арганізацыя лобрушкай фабрыкі «Герой працы» у час выбараў у Вархожныя Саветы СССР і БССР па-большавіну ўзначаліла палітычную актыўнасць мас. Рэгулярна ў дні выбараў і дася іх на выбарчым участку і ўнутры калектыва працаваў 148 агітатараў.

Багаты вопыт палітычнай агітацыі дамог партыйнай арганізацыі ўзорна разгарнуць падрыхтоўку да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. За гэты перыяд актыўна вырасла на праектны рабоне, армія агітатараў павялічылася да 200 чалавек. На фабрыцы створана 15 агітлектываў, якімі кіруюць пераважна лютыя прапрамысловыя інжынеры тт. Брыла, Ашчэнка, тахнік т. Казлоў і інш. Былы інструктыўны агітатар, валюць учыт праведзеных гутарак, праводзяць канспекты, дапамагаюць рыхтавацца да заняткаў. З агітатарамі рэгулярна праводзяцца семінары, кансультацыі. Партбюро падбірае агітатараў адпаведна даможностям агітатараў, выразае асобных агітатараў з цэнтральных і рэспубліканскіх газет.

У рабочым калектыве добра вядома старая работніца-стаханавіца Аляксандра Гутарава. Яна зарэкамендала сябе, як прыкладны агітатар. Рабочы калектыў аб'яднаўшы вылучыў яе кандыдатам у абласныя саветы. Малады кандыдат партыйнага тав. Байко працуе агітатарам з часу першых выбараў. У простых і зразумелых словах ён расказвае рабочым аб вяртальных перамогах сацыялізму, аб росце магутнасці намай сацыялістычнага будаўніцтва.

За плячым агітатара, каваліа-камуніста Дамітрыя Дэйкова звыш 30 год пспынай работы на фабрыцы. Ён добра памятае старыя парадкі на фабрыцы, калі работніцы працавалі па 12—14 гадзін у дзень. На жывых канкрэтных прыкладах тав. Дэйкоў расказвае сваім слухачам аб пажыткіх мінутках жыцця і аб росквіце краіны сацыялізма. Нічога няма маладзям прапрамысловы і вайсковы чыкавасці слухае свайго агітатара.

Каб зрабіць свае гутаркі цікавымі і даходлівымі, агітатары скарыставаюць усе формы палітычнай работы: арганізуюць экскурсіі ў музей, калектываў у кіно і т. д.

Робота агітатара — часова і адказная. Вось чаму ўсе агітатары нястомна працуюць над павышэннем свайго ідэяльна-палітычнага ўзроўню: вышываюцца газетамі, розныя журналы, рэгулярна наведваюць лекцыі і даклады, упорна вывучаюць гісторыю большавіцкай партыі. Для іх быў арганізаван вад лекцыі па асобных раздзелах гісторыі ВКП(б), даклады аб міжнародным становішчы і аб выніках рэзультатаў Унечароўкай Пятай Сесіі Вархожнага Савета СССР. Некаторыя такіх дакладаў было прыгатавана выбаршчыкам. Партыйнае бюро арганізавала для агітатараў і выбаршчыкаў свайго ўчастку калектывны прагляд гістарычных фільмаў: «Ленін у 1918 годзе», «Штурм І», «Чапаеў», «Александр Неўскі» і інш.

Партбюро сістэматычна заслухоўвае справаздачы агітатараў, кіраўнікоў агітлектываў і партбюроў пахаў. Партбюро стала вядома, што агітатары-камуністы параславаў гаспадаркі зрываюць заняткі з хатнімі гаспадынямі, а партбюро пэна тав. Сыражэжкін не рагуе на гэта. Партыйны сход спецыяльна абмеркаваў гэты пытанне. Зараз агітатары параславаў гаспадаркі па-сапраўтнаму ўзяліся за разгортванне палітычнай агітацыі, за падрыхтоўку да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Партыйная арганізацыя ўзялася многа ўвагі падбору лютэй для работы ў выбарчых камісіях. У адрозненні ад участкова выбарчых камісіях старшынямі, намеснікамі, сакратарамі і членамі камісій працуюць калі 140 работчых і інтэлігентных фабрыкі. Дзесяткі лютэй вылучаюць зааверанымі асобамі на выбарчых участках. Усе гэтыя таварышы паказваюць прыклад выканання партыйных зааучанняў, яны ўмею спалучаюць разгортванне палітычнай агітацыі з выкананнем і невыкананнем сваіх вытворчых заданняў.

Партыйныя, саветскія, профсаюзныя і іншыя грамадскія арганізацыі гонара вылучаюць кандыдатаў у дэпутаты мясцовых органаў дзяржаўнай улады ад пераважных лютэй, партыйных і непартыйных большавіцкай фабрыкі, гарацых патрыотаў сацыялістычнага будаўніцтва, якія на практычнай рабоне паказалі сваю бязмежную адданасць партыі Леніна—Сталіна.

Робота агітатара — часова і адказная.

Абласная нарада па прапагандзе

ВІПЕБСК (Мар. «Звязды»). 21 лістапада закончылася абласная нарада па прапагандзе, скліканая Віпескім абкомам КП(б)Б. У рабоце нарады прынялі ўдзел зааучынікі абласнага прапаганда і агітатараў райкомаў КП(б)Б, прапагандаісты, рэдактары раённых газет і лектары абкома.

Са змястоўным дакладам аб рэалізацыі гісторычнага рашання ЦК ВКП(б) аб становішчы прапагандаі марксізма-ленінізму ў Беларускай ССР, Украінскай і Курскай абласцях выступіў сакратар абкома КП(б)Б тав. Гінзбург.

Дакладчык адзначыў, што працуючы год азнамяючы вядомымі ўздымам у ідэяльным жыцці партыйнай арганізацыі. Партыйная і непартыйная інтэлігенцыя, у сваёй пераважнай большасці, па-сур'ёзнаму ўзялася за павышэнне свайго ідэяльна-палітычнага ўзроўню. У Віпеску самастойна вывучаюць гісторыю партыі 3,5 тысячы чалавек, у Оршы — 1.200, у Талачыне — 740 і т. д. За працуючы год прыгатавана 545 лекцыяў, якія наведвалі каля 70 тысяч слухачоў. 247 лекцыяў па «Карткаму курсу гісторыі ВКП(б)» праслухала 29.146 чалавек.

— Аднак, — гаворыць тав. Гінзбург, — не ўсе яшчэ партарганізацыі добра кіруюць партыйнай прапагандай. Дзеяць партарганізацыі абласці яшчэ не ўключылі тавары работнікамі. У разе раёнаў партыйныя гурткі працуюць слаба. Яны не забяспечаны кваліфікаванымі прапагандаістамі. Замест патрэбных 69 прапагандаістаў ёсць толькі 28.

Выступіўшы ў спячках т. Семянчук (Сіроцінскі раён) расказаў, што кіраўнікі

райкома няправільна скарыставаюць прапагандаістаў, адраваючы іх ад асноўнай работы. Тт. Капылова (Дубровенскі раён) і Бунін (Аршанскі раён) звярнулі ўвагу на недашчэльныя самаўхіленне сакратараў райкомаў партыі ад кіраўніцтва партыйнай прапагандай.

Важкую ўвагу нарада аддала пытанню разгортвання агітацыі-масавай работы ў раёнах у сувязі з наліччымі выбарамі ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Тав. Воранаў (зааучынік абласнага прапаганда і агітатараў райкома КП(б)Б) расказаў, што ў раёне арганізаваны 22 агітлектывы, з іх 13 — у сельсаведах. Усяго ў раёне працуе 887 агітатараў. Звыш 19 тысяч грамадзян вывучаюць Палажэнне аб выбарах у мясцовыя саветы.

Няроўна пастаўлена агітацыя-масавая работа ў Талачынскім раёне (зааучынік абласнага прапаганда і агітатараў райкома тав. Каралік). У раёне працуюць 1.283 агітатары.

Разам з тым на нарадзе было адзначана, што ў разе раёнаў яшчэ не разгортваюць агітацыя-масавую работу. Так, напрыклад, у Чапнінскім раёне больш 30 проц. выбаршчыкаў не ахвочны агітацыяй.

На нарадзе выступіў сакратар абкома партыі тав. Стулаў. Ён зааучыніў увагу прысутных на канкрэтных зааучыніках палітычнай прапагандаі ў партыйных арганізацыях абласці, а таксама яшчэ больш шырокага разгортвання агітацыя-масавай работы сярод выбаршчыкаў.

3. ЛАРЫСАУ.



Лепшы стаханавец механічнага цеха станкабудавальнага завода імені Варашылава (г. Мінск) П. В. Радзівіч. Працуючы на трох адрэзальных станках, ён выковаваў да 4-х норм у змезу. Фото Е. Халдоса. (Фотэхроніка БЕЛТА).

ІНЖЫНЕРЫ І МНОГАСТАНОЧНІКІ

Пераможны стаханавец дух, які стаў асноўнай рухавіцай сілай сацыяльнай эканоміі, усё больш і больш ускрывае новыя рэзервы прадукцыйнасці працы.

Лепшы стаханавец мінскага завода імені Варашылава таксама ўнеслі каштоўны ўклад у павышэнне прадукцыйнасці працы, ускрыўшы магутны рэзерв абсталювання. Месцы два таму назад мы скарэй нараду многастаночнікаў і работчых, жадаючых працаваць на некалькіх станках. На нараду запраілі інжынераў, тэхнолагаў, плававікоў і майстроў. Мы распісалі план арганізацыяна-тэхнічных мерапрыемстваў па пароху на многастаночнае абслугоўванне. Да кожнага работчага прымавалі планавіка і тэхнолага.

Зачае планавікоў заключалася ў тым, каб заплававіраваць і падарыць ідэі для станкаў з такімі разлікамі, каб машыны іх апрацоўкі ідэяльней для аднаго станка быў большым ручнога часу, неабходнага для апрацоўкі ідэяльней на другім станку.

Неабходна было забяспечыць многастаночнікаў патрэбным матэрыялам, інструментам і т. д. Гэтым занялася і зааучыніца тэхнолагаў. Намі зроблена многа нескладаных праставаніў для станкаў.

Праведзена вядома работа па правільным размяшчэнні абсталювання. Мы аргументавалі станкі з такімі разлікамі, каб работчы мог, не трапячы дарэмна часу, абслугоўваць 2—3 і больш станкаў. Такавыя станкі пераставілі ў шахматным парадку, што дае вядома выгаду пры рабоце.

У выніку ўсёй працэсы работы мы ўжо можам сёння падлічыць вынікі працы многастаночнікаў. У механічным цеху 16 работчых абслугоўваюць 31 станок. Многастаночнікі даюць высокую прадукцыйнасць на кожным з абслугоўваемых іх станкаў, а гэта для нас асабліва каштоўна.

Тавар Кавалевскі працуе на двух таварных станках і выковавае норму на 470 проц. На аным станку тав. Кавалевскі раней выковаваў план на 200—250 проц.

Стругальшчык тав. Гурко на двух станках выковавае норму на 400 проц. Раней тав. Гурко выковаваў план на 150—170 проц.

Многастаночнік-стругалшчык тав. Фаразюк выковавае план на 340 проц. Фаразюк працуе на тав. Шыбоко—на 300 проц., тав. тав. Петрашэвіч—на 225 проц. і т. д.

Малады работчы зааучыніца пэна тав. Сагаловіч даўно пачаў працаваць на двух металаружучых станках. Зараз тав. Сагаловіч перайшоў на абслугоўванне чатырох такіх станкаў.

Робота многастаночнікаў стала яшчэ больш эфектыўнай, калі гэта норма вагна працаваць будзе ўзначалена інжынера-тэхнічнымі работнікамі і грамадскімі арганізацыямі завода. Многастаночнікаў неабходна адрозніваць увагай і любоўю.

Правільна арганізаванае абсталюванне, свечасовая дастатка матэрыялаў і інструментаў, утрыманне абсталювання ва ўзорным стане, узасканаленне тэхналагічнага працэса, аснашчэнне абсталювання нескладанымі прыстававаннямі — усё гэта вядома паспех работчы многастаночнікаў.

Вядома даможа работчы, які жадае працаваць на некалькіх станках, аказае тэхнолагі тт. Рубіскі і Ступіч, а таксама начальнік плававіка бюро механічнага цеха тав. Чэртае.

Аднак трэба адзначыць, што толькі частка інжынера-тэхнічных работнікаў дамагае многастаночнікаў. Былі і такія выпадкі, калі нашы інжынеры і тэхнікі працягвалі косячы ў гэтай справе і лічылі, што абслугоўванне многіх станкаў магчыма толькі ў масавай вытворчасці. Некаторы з іх думалі, што гэта справа кампанійская, а таму не трэба пад ёй сур'ёзна працаваць. Але мы гэту волю пераламаў і пайшоў па шляху дамагаюча ўзасканалення многастаночнага абслугоўвання. Нашы тэхнолагі зарад многа думоў па тым, як яшчэ больш узасканаліць працэс работы і тым тавары многастаночнікам. У прыватнасці, мы хутка прыступім да вырабы розных нескладаных прыстававанняў да стругальных і іншых станкаў, для таго, каб павялічыць машыны час на адным з станкаў і гэтым такі магчымаць работчы абслугоўваць другі станок.

Многастаночнае абслугоўванне становіць перадавай і другой вядомай рэалізацыяй пытанне — аб авалоданні аным работчы некалькімі спецыяльнасцямі.

Сумяшчэнне прафесій ажыццявае больш шырока магчымы спыскаваны работчы на адпаведных участках вытворчасці, дапамагае таксама абслугоўваць рознастайнае абсталюванне без іх перападрыхтоўкі. Разам са стаханавцкімі пікамі, курсамі майстроў спецыялістычнай працы і т. д. неабходна па прыкладу іншых заводаў стварыць у пахах адрэзку другой прафесіі. Гэтай справай мы ў бліжэйшым часе займемся. Адначасова пачнуць працаваць курсы для жадаючых працаваць на некалькіх станках. На курсах будуць чытаць лекцыі інжынера-тэхнічных работнікаў завода і стаханавцаў, якія расказаюць аб сваім вопыце працы на некалькіх станках. Мы прыярэем да канца года перавесці 70 работчых на работу на некалькіх станках.

Многастаночнае абслугоўванне — новае праўдзінае стаханавцкае ініцыятыва, якое ўскрывае вядома рэзервы на вытворчасці. Пастараемся стварыць усё ўмовы для паспяхавой работы многастаночнікаў — агульнастаў сацыялістычнай працы.

О. НЕСВІСІНСКІ.

В. А. ГАЛОУБАЎА ІНЖЫНЕР, МІНСКАГА СТАНАКАБУДАВАЛЬНАГА ЗАВОДА ІМЕНИ ВАРАШЫЛАВА.

ПРАВІЛЬНА РАЗМЕРКАВАЦЬ ДАХОДЫ У КАЛГАСАХ

У сваёй пастанове ад 19 красавіка 1938 года «Аб няправільным размеркаванні даходаў у калгасах» Саюзнаму ЦСР і ЦК ВКП(б) даў глыбокі аналіз прычын, якія ў разе абласцей, краёў і рэспублік прывялі да парушэння статута сельскагаспадарчай арэліі ў адносінах размеркавання даходаў у калгасах. У пастанове намячае рал практычных мерапрыемстваў, якія маюць мэтай павышэнне і гэтай антэкалгаскай працывай.

У гэтым годзе мы маем далейшы і павышаны рост ураджайнасці калгасных падаў, рост як агульных калгасных даходаў, так і даходаў калгаснікаў па працэнтах. Рост ураджайнасці калгасных падаў і мажасці калгаснікаў можна бачыць хоць-бы на наступных прыкладах: у калгасе імені Молатава Мінскага раёна асраўні ўраджаі зернавых у гэтым годзе склаў 17 проц. з гектара, а яшчэ даў ураджайнасць на 24 проц. з гектара. Калгаснікі, на папярэніх гадах, атрымалі па 5 кг зернавых і не менш 5 руб. грашмыка на прапацэнтах. Сям'я калгасніка Міхей Поляцкі (два прапацэнтаў) атрымае больш 300 пух хлеба, 600 пух бульбы і каля 5600 руб. грашмыка.

У калгасе імені БАВА Любавіцкага раёна на прапацэнтах прыхоціцца па 3 кг хлеба, 9 кг бульбы, многа іншых прадуктаў і па 2 руб. грашмыка. У калгасе імені Кувшынава Вабруйскага раёна грашмыка даход у 1939 г. склаўе больш мільёна рублёў, калгаснікам пампацаша вышаць па 7 руб. на прапацэнтах. На нашай рэспубліцы налічваецца ўжо намага калгасоў з мільённым грашмыкам даходам. У калгасе «Чырвоны агароднік» Мінскага раёна толькі за 9 месяцаў атрымана больш 600 тысяч рублёў даходу. Калгаснікам авансам ужо вылана па 2 руб. 50 кап. грашмыка і па 7 кг. бульбы на прапацэнтах. Падобных прыкладаў арганізацыяна-гаспадарчага ўмапавання калгасоў і росту мажасці калгаснікаў можна было-б прывесці вельмі многа. Штэздзеныя клопаты партыі і ўрада і асабісты таварышы Сталіна аб калгасным сыстэме даюць свае бліскучыя вынікі. Расце сіла і магутнасць калгаснага ладу.

Асноўная зааучыніца ініцыятываў гэтым, каб у бліжэйшыя дні паспяхавы ствары сельскагаспадарчыя работы, павышаючы ў гэтым выканалі абавязальствы перад дзяржавай, свечасова падрыхтавацца і правільна размеркаваць багатыя калгасныя даходы.

Неабходна, аднак, адзначыць недавальную работу праўдзінага калгасоў, партыйных і саветскіх арганізацый пекатых раёнаў па падрыхтоўцы да свечасовага і правільнага размеркавання даходаў у калгасах. Засканаленне сельскагаспадарчых работ па многіх калгасах сацяваецца. Ёсць факты парушэння статута сельскагаспадарчай арэліі.

Праўдзіны многіх калгасоў Маріўскага, Чавускага і іншых раёнаў замест правільнай арганізацыі працы і поўнага скарыстання нааўнай работчай сілы прыбываюць да нааўнай работчых, затрачаюць на іх вядома вядомае срэды грашмыка і натуральна. Гэтыя калгасы па сутнасці разважвалі грамадскія срэды, чым выжаілі апацху працяжы калгаснікаў.

Замест калгаснікаў апацху і правільнага ўчыту, захавання і рэалізацыі калгаснай прадукцыі ў Чавоўскім, Аружынскім і іншых раёнах налічваецца апацху партыйнай працяжы расстражываюцца калгаснай прадукцыі па нізкіх цэнах або зусім бясцэнава, па зааучыніках і т. д.

Для свечасовага і правільнага размеркавання даходаў ўчыт і запіс поацху калгаснікаў мае вядома вядомае значэнне. На жаль, факты гавораць аб тым, што ў разе калгасоў ўчыт працяжы вядзена арэлія, працяжы не свечасова запісваюцца ў працоўныя кніжкі і асабістыя рэчункі калгаснікаў. Так, у калгасе імені Дзев'яціскага Вабруйскага раёна, пры асабістай рахунку і яго паацху, не толькі не запісваліся працяжы, але ні адзін дакумент са ступення па асабістай месці не прывядаць на апацху. Раёныя зямельныя актывы, МТС абавязаны ўчыт пад найапраўдзінае кантроль працяжы і запіс і запіс працяжы калгаснікаў па іх асабістыя рэчункі і ў працоўныя кніжкі з такімі разлікамі, каб запісвалі гэту работу.

Такім разлікам, каб запісвалі гэту работу як мага хутчэй.

Рэвізійныя камісіі калгасоў, якія павінны правяраць усю гаспадарчую і фінансавую дзейнасць працяжы, часамі бяздзейнічаюць. Многія рэвізійныя камісіі не заавержаны на працяжы райвыканкомаў (Вяхавіцкі, Жлобінскі, Дзеўскі і іншыя раёны), працяжы даўба не так, як гэтага патрабуе статут сельскагаспадарчай арэліі.

У справе свечасовага і правільнага размеркавання даходаў выключна важную ролю павінны адыграць рахункавы. Аднак, ёсць рал вымажы, калі многа калгасоў зусім не маюць шчытных работнікаў, або ў іх працуюць малавядомыя рахункавы. Напрыклад, у Мінскім раёне каля 70 процант калгасоў не маюць кваліфікаваных рахункавоў, у Вабруйскаім раёне — 25 проц. калгасоў. Без працяжы падрыхтоўкі іны могуць запісвалі складанне гадавых справаздач, пабываць, а гэта можа з'явіцца сур'ёзным тормазам у справе правільнага і свечасовага размеркавання даходаў. Раёны і МТС павінны на месцах арганізаваць каротактэрныя семінары рахункавоў калгасоў для павышэння іх кваліфікацыі і для абмену вопытам работы па складанню гадавых справаздач.

Неабходна таксама прымаваць новыя рахункавоў да больш вопытных. Раёны і МТС павінны аказаць новым работнікам практычную штэздзены дапамогу.

Працяжы мінулых год паказала, што пры зааучыніцы насенных і стоварных фондаў многія калгасы не заўсёды прытрымліваліся зааучыніцы панаў. У мінулым годзе было многа вымажы, калі насенне зааучыніца менш, чым памечана панаў. У разультатэ вясной нехапала насення, а стоварныя фонды, зааучыніца не тымі кваліфікацыя, якія патрэбны для пасеву, не маглі служыць пасевным матэрыялам.

У гэтым годзе трэба поўнашчо забяспечыць запіс насенных і стоварных фондаў па ўсім кваліфікацыі і дакладна па плане. Трэба справу паставіць так, каб за пааучыніца панаў зааучыніца насенных фондаў стоварных калгасоў, у першую чаргу, пелі стругую адказнасць.

У мінулым годзе ў выніку неацэнавага працяжы і з боку партыйных і асабісты з боку саветскіх арганізацый у калгасах Рагачоўскага, Жлобінскага, Вабруйскага і разу іншых раёнаў размеркаванне даходаў было прывядаць на парухі пункта 15 статута сельскагаспадарчай арэліі. Па гэтым пункту апацху правалі калгаснікаў павіна пампацаша па апацху павіна і залучаючы іх апацху хавосці работчы брыгады. Трэба прыняць усё меры да таго, каб не дапусціць вядома ступеня адпаведнасці са статутам будзе стоварны яшчэ больш шырокаму развіццю сацыялістычнага саапабніцтва паміж брыгадамі і калгасамі за больш высокай ураджаі ў 1940 годзе, за права вяду на ўсёагульную сельскагаспадарчай выстаўцы.

У пастанове ЦК СССР і ЦК ВКП(б) ад 4 снежня 1938 года «Аб размеркаванні грашмыкаў даходаў у калгасах» ўстаноўлена адлічэнне на прапацэнтах поацху фондаў ад грашмыка даходаў; у зернавых раёнах не менш 12, але і не больш 15 проц. а ў раёнах тэхнічнай культуры і ў сельскагаспадарчых у раёнах не менш 15, але і не больш 20 проц. Трэба адзначыць, што гэты пункт пастановы выкажваецца не ўсім калгасам. Напрыклад, у калгасе імені Бураўскага Жлобінскага раёна ад грашмыка даходаў атчына на прапацэнтах неацэнавага фонда толькі 9,2 проц. Зараз, да канчатковага размеркавання грашмыка даходаў, яшчэ ёсць усе магчымыя поацху вымажы размеркавання ЦК СССР і ЦК ВКП(б).

У многіх калгасах срэды, вылучаныя на падрыхтоўку калгасных краў і на сацыяльна-культурныя мерапрыемствы, не поўнашчо і не заўсёды саапабніцваліся па прамому назначэнню. У калгасе «Чырвоны барок» Асіповіцкага раёна з вылучаных на падрыхтоўку краў 600 рублёў расхавана толькі 50 рублёў, а на культурна-бывацкія патрэбы з прадаўжэжы калгасам 400 руб. не расхавана ні капейкі.

Пры размеркаванні ўраджаі 1939 года трэба пабегнуць памылак мінулага года, калі па многіх калгасах для грамадскай жыццявагаўлі вылучаліся поацху вымажы колькасць рублёў і канцэнтраваных кармаў. Неабходна стварыць апацху фондаў у такіх размерах, каб поацху забяспечыць грамадскую жыццявагаўлі ў адпаведнасці з зааучыніцамі панаў камплектавання жыццявагаўлі форм, а таксама поацху забяспечыць кармамі жывёлу, якая зааучыніца ў асабістым карыстанні калгаснікаў.

Ураёны выкажваецца ўсё абавязальствы перад дзяржавай павышаны і свечасовае размеркаванне багатых даходаў — пачатковая зааучыніца ўсё работнікаў сельскагаспадарчай, партыйных і саветскіх арганізацый.

І. М. НАЧУРА.

— О —

ВЫРАСЦІ НОВЫЯ ЛЮДЗІ

Непазнавальная стада вёска Сіпававічы, Маглёўскага раёна, да годзі саветскай улады. У 1929 годзе тут быў арганізаван калгас «Камітатары». У ім аб'яднана 368 гаспадарак. З кожным годам расце і магнае калгас, узнімаюцца мажасці і культурныя жыццявагаўлі калгаснікаў. У калгасе пабудаваны клуб, школа-самогдыня, дзівячыя ясы, пажарнае і т. д. У чатырох новых кароўніках размясцілася калгасная ферма.

У калгаснай вёсцы вырасці выдатныя кадры сацыялістычнага земляробства. Ульяна Кавалева была раней непісьменнай. Пяна іна скончыла пячэрную школу, прапуе брыгадарам. Ёна брыгада ішоў на 15—17 проц. зернавых з гектара.

За апошнія годзі калгас даў краіне 10 трактарыстаў, 15 кваліфікаваў Чырвонай Арміі, 7 інжынераў і тэхнікаў, 8 фельчароў, 30 настаўнікаў, 6 старшын калгасоў. Сын былога беднага Топалева — палкоўнік Чырвонай Арміі. (БЕЛТА).

Зусім натуральна, што саветскі ўрад прапанаваў заключыць падобныя дагаворы і Фінляндыі, акая займае асабае стратэгічнае становішча на поўначы Балтыйскага мора. Урад СССР, які абавязан прымаць усё меры для забяспечэння бязопаснасці поацху да Ленінграда, прапанаваў Фінляндыі стварыць ваенна-марскую базу для саветскага флота па поўначы ўвахода ў Фінскі заліў. Гэтай прапанава паацху адпавядае не толькі інтарсам Саветаў Саюза, але перш за ўсё інтарсам самой Фінляндыі. Саветскі Саюз таксама прапанаваў Фінляндыі ўступіць на невялікую частку тэрыторыі на Карэльскім перапынку жыццява неабходную для бязопаснасці СССР. Узамен гэтага Саветскі Саюз прапанаваў Фінляндыі ў два разы большую тэрыторыю ў Сувэлкай Карэліі.

Аднак гэтыя прапанацы, наацху да ўмапавання бязопаснасці самой Фінляндыі, некавоўныя кіраўнікі Фінляндыі стварылі лавалі з'яўна. Фінскі ўрад, усяляю скаржачы саацху саветскіх прапанаў, разгарнуў антываенную кампанію. Фінляндыя ўрад працяжыў надзвычайныя мерапрыемствы, мабілізаваўшы запасныя сілы і т. д. Па апошніх паведамленнях, у Фінляндыі зараз знаходзіцца пад ружом 25 уростаў. Міністр замежных спраў Фінляндыі Эркы выступіў з прамовай, якую можна расцэняць, як зааучыніца да ваіны з СССР.

У гэтай прапанацыі ствараюцца пачынаюцца падрыхтоўка павышэння ваіны ў Буроне, які бясспыхова прапанаваў і прапанаваў ушыльчаць на знешнюю палітыку Саветаў Саюза.

Саветскі народ, рэагуючы на гэтую фальшывую шумку, адказае коротка: пераацху вымажы ўсе і ўсякія пераацху на шляху, мы забяспечым бязопаснасць сямшчэнных граніц СССР.

М. НОРЭУ,
(«НА СТРАНЕ»).

ФІНЛЯНДЫЯ (Даведак)

Фінляндыя знаходзіцца ў паўночнай частцы Еўропы. Граніца паміж СССР і Фінляндыя пралягае па тэрыторыі Мурманскай абласці, Карэльскай АССР і Ленінградскай абласці, працяжыцца з поўначы на поўдзень на 1.566 кіламетраў. Акрамя таго, мы маем з Фінляндыяй марскую граніцу.

На захале Фінляндыі гранічыць з Навегіяй (заўжына граніцы 933 км.) і з Швецыяй (заўжына граніцы 1.386 км.).

З поўдня Фінляндыя амываецца Фінскім залівам, з захаду — Батніцкім залівам. Яна мае, такім чынам, свабодны выхад у Балтыйскае мора.

У мінулым Фінляндыя ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі пад назвай «вядома кнства Фінляндскага», меўшага свой парламент — сейм, але кіраваў тавар-правярамі на назначэнню цара.

Вядома Растрычынскага сацыялістычнага рэвалюцыі ў Расіі вядома Фінскі народ аз прыгнёт расійскага імперыялізма.

У снежні 1917 года Фінляндскі сейм заавержыў зааучыніца аб незалежнасці Фінляндыі. Галава Фінскага ўрада Сіньхуэву звярнуўся да Валыміра Леніна з просьбай аб прызнанні незалежнасці Фінляндыі. Саветскі ўрад першым прызнаў Фінляндыю як самастойную, незалежную дзяржаву.

У Фінляндыі ўстапаў

ЗАРУБЯЖОМ ВАЙНА Ў ЕЎРОПЕ

ПАРЫЖ, 22 лістапада. (ТАСС). Агенцтва Гавас перадае наступнае паведамленне аб ваенных дзеяннях, апабыванае ўчора вечарам: «На працягу дня назіралася артылерыйская стрэльба ў раёнах на ўсход ад Саара і на ўсход ад Вагезаў. Азначалася актыўнае аміяны абстрэл бакоў. Аляні разведчы самалёт праціўніц быў абстрэліты над нашымі пазіцыямі. Два знішчальнікі былі збіты над пазіцыямі непраціўля. Усе нашы самалёты выйшлі на свае базы.

У афіцыйным паведамленні аб ваенных дзеяннях, апабываным у Парыжы сёння раніцай, гаворыцца, што «на працягу ночы нічога важнага адзначана не было».

Як паведамляе агенцтва Гавас, з моманту палёту германскіх самалётаў 16 кастрычніка на Ферт аб Ферт было збіта каля 20 германскіх самалётаў. Што датычыць германскага самалёта, збітага

ўчора раніцай англійскім знішчальнікам, то мяркуюць, што ён упаў у мора.

БЕРЛІН, 22 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае наступную зводку вярхоўнага камандавання германскай арміі:

«На асобных участках заходняга фронту мела месца слабая артылерыйская дзейнасць.

Ваенна-паветраны флот 21 лістапада працягнуў разведчыя палёты над англійскімі тэрыторыямі да Скапа Флоу. Паветраная разведка над французскай тэрыторыяй была распаўсюджана на поўдзень Францыі.

Для аховы германскіх граніц 21 лістапада, як і ў папярэднія дні, увезена ў дэзінфекцыйныя калячкі знішчальнікі. Сутычкі з ворагам не было. Зойтныя артылерыя імя знаходзілася ў зоне проціпаветранай абароны захада, таксама не была прыменена».

ВАЙНА НА МОРЫ

ЛОНДАН, 22 лістапада. (ТАСС). Агенцтва Райтэр перадае на радзю, што ўчора вечарам ля паўднёва-ўсходняга ўзбярэжжа Англіі найшоў на міну італьянскі парох «Фіанона». Парох атрымаў сур'езныя пашкоджанні, але прадаўжае трымацца на вадзе. Прыбыццям на месца аварыі буксіры парох прабуе прывесці «Фіанону» ў порт.

НЬЮ-ЁРК, 22 лістапада. (ТАСС). Берлінскі карэспандант агенцтва Юнайтэд Прэс, асабляючыся на паведамленні, атрымаўшы з Каленгагена, перадае, што данкі парох «Хален» наскочыў на міну і затануў ля паўднёва-ўсходняга ўзбярэжжа Даніі. Каманда парохота выражана.

Газета «Нью-Йорк Таймс», спаслаючыся на дадзеныя паведамлення, атрымаўшы з Нь-Йорку, перадае, што германская паловная лодка зайшла ў ваенна-

марскую базу англійскага флота ў заліве Ферт аб Ферт і атакавала англійскі кройсер «Белфаст» выкарыстаннем 10 тысяч тон. Характар пашкоджанняў невядомы. Паловная лодка скрылася.

Як паведамляе агенцтва Юнайтэд Прэс з Ройк'явіка (Ісландыя) 20 лістапада англійскія ваенныя караблі абстрэлі і затанулі германскія гандлёвыя парохы ля паўднёвага ўзбярэжжа Ісландыі. Бамаля парохота захавана англійцамі.

СТАВГОЛЬМ, 22 лістапада. (ТАСС). Як паведамляе газета «Норгес хандельстыднінг», у выніку ваенных дзеянняў страты гандлёвых грузаў складаліся 543.413 брутатон, з іх Англіі — 268.748, Германіі — 71.327, Францыі — 51.680, нейтральных краін — Нарвегіі — 35.867, Швэцыі — 12.867, Фінляндыі — 10.744, Італіі — 8.204, Галандыі — 17.296, Італіі — 5.857 і т. д.

АНГЛІЙСКИЕ УЛАДЫ ЗАТРЫМЛІВАЮЦЬ АМЕРЫКАНСКУЮ ПОШТУ

НЬЮ-ЁРК, 22 лістапада. (ТАСС). Як паведамляе газета «Нью-Йорк Таймс», англійскія ўлады захавалі і палвергі цэнтэры каля 3,5 тоны пошты, якая следвала

з ШПА на шведскім парохе «Дротынг» англійскай флоту. Газета ўказвае далей, што ў сувязі з цензурой пошта з ШПА ў Скандынавію прыходзіць з вялікім спазненнем.

Выступленне Чэмберлена ў палаце абшчын

ЛОНДАН, 22 лістапада. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Райтэр, учора ў палаце абшчын лідар парламентарнага фракцыі лейбарыстаў Этлі задуў наступнае пытанне: «Лічваючы той факт, што практыка ўстаноўкі мін на марскіх гандлёвых шляхах у выніку таго на мінулых тыднях быў затонен парох «Сімон Бальвар», супраціўляючыся міжнароднаму праву, ці на меран англійскі ўрад падтрымлівае якія-небудзь меры? З аказанага ім імя ўрада выступіў прэм'ер Чэмберлен, упершыню прысутнічаючы на пасяджэнні палацы пасля хваробы. «Палаце вядома, — зачыў ён, — што на працягу апошніх трых дзён звыш 10 суднаў, у тым ліку 6 належаўчых нейтральным дзяржавам, затанулі, пакінуўшы на германскія міны. Гангская канвенцыя, узятыя на імя з'яўлення і Германія, і якую яна абавязалася заховваць шчыра 17 верасня гэтага года, прадуцждае, што калі ўстанавіваюцца

донныя міны, то павінны быць прыменены ўсе меры пераспарты для забеспячэння безпаспарты плавання мірных гандлёвых суднаў. Кампенцыя, у прыватнасці, патрабуе, каб іншыя краіны паларадваліся аб небяспецы плавання ў пэўных зонах, як толькі міны перастаюць знаходзіцца пад назіраннем тых, хто іх уставаў. Калі прымяняюцца плавучыя міны, то яны павінны быць аб'яшчаныя наймае большае праз гэтаму пасля таго, як тых, хто іх уставаў, пазбавіліся матчымаці ажыццяўляць над ім кантроль». «Ні адно з гэтых прані, — сказаў Чэмберлен, — не захоўваецца германскім урадам пры ўстаноўцы мін, у выніку чаго мелі месца ўпамнутыя мною вышэй катастрофы». «Англііскі ўрад, — сказаў далей Чэмберлен, — у бліжэйшым часе апабывае спецыяльнае распараджэнне па гэтым пытанню».

Паведамленне англійскага пасольства ў Вашынгтоне

НЬЮ-ЁРК, 22 лістапада. (ТАСС). Як перадае агенцтва Асошыятэд Прэс з Вашынгтона, англійскае пасольства паведамляе, што з 1 снежня ўводзіцца новая сістэма кантролю за гандлёвымі суднаходствам. Амерыканцы, экспартуючы тавары ў еўрапейскія нейтральныя краіны, могуць загады атрымаць камерыйныя пашпарты

для праезу некантрабандных грузаў праз раёны англійскай блокады. Новая сістэма датычыць экспарт тавараў у Бельгію, Данію, Астэрыю, Фінляндыю, Ісландыю, Латвію, Галандыю, Нарвегію і Швэцыю. Па заяве пасольства, у залежнасці ад аб'становаў новая сістэма будзе распаўсюджана і на іншыя краіны.

ЗАБОРАНА АНТЫВАЕННЫХ ВЫДАННЯЎ У КАНАДЗЕ

НЬЮ-ЁРК, 22 лістапада. (ТАСС). Як паведамляе газета «Нью-Йорк Таймс» з Отавы (Канада), канадскія ўлады дэклі забаранілі рад антываенных амерыканскіх журналаў, а таксама газет, якія вы-

хоўляць на замежных мовах. Забаронены перадачы радыёвышчальнай кампаніі «Форт кампаніі», якая трансіравала антываеннае выступленне.

НОВЫ КАБІНЕТ МІНІСТРАЎ У ЛІТВЕ

КАУНАС, 21 лістапада. (ТАСС). Сёння ў Літве сфарміраваны новы кабінет міністраў. У састаў кабінета ўвайшлі: прэм'ер-міністр Меркіс, віцэ-прэм'ер — Бізаускас, міністр замежных спраў — Урбшыс, міністр абароны — Муштайткіс, міністр унутраных спраў — Скучас, міністр юстыцыі — Тамашайткіс, міністр асветы — Юкайтас, міністр шляхоў зносінаў — Маслаўнас, міністр фінансаў — Гальванас, міністр земляробства — Ауданас. З старога састава кабінета ва ўрад увайшлі міністры: Бізаускас, Урбшыс, Муштайткіс, Скучас і Тамашайткіс. Сёння вечарам адбудзецца першае пасяджэнне ўрада новага састава.

Да германа-славацкага дагавора

БЕРЛІН, 22 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамляе, што згодна германа-славацкаму дагавору, падпісанаму ўчора Рыбентронам і славацкім пасланікам Чэрнакам, да Славацкі аднохавіцца Іворскі раён і паласа тэрыторыі на поўнач ад Чады і тры невялікія паласы тэрыторыі прылеглай непасрэдна да буйной славацка-польскай граніцы. Гэта складае, прыкладна, 550—600 квадратных кілометраў з насельніцтвам каля 45.000 чалавек.

Эпідэмія паратыфа ў Хельсінкі

ХЕЛЬСІНКІ, 21 лістапада. (ТАСС). Паводле паведамлення «Уой суомі», у Хельсінкі назіраецца эпідэмія паратыфа.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

20 лістапада ў раёне Пяньтаньвай (на паўднёвым ўсход ад Лунгуана) буйная японская часта была адружана кітайскімі войскамі. Ізлучаным удаюся выйсці з акружэння, страціўшы ў баі каля 500 салдат забітымі і раненымі.

21 лістапада японскія кавалерыіскія і пяхотныя часты, якія налічваюць каля 1.000 чалавек, атакавалі Лібао (на поўнач ад Самшуя). Кітайская абарона аказвала рашучае супраціўленне. Баі працягваюцца.

На участку фронту ў раёне на паўночным захад ад Пахоуа кітайскае камандаванне канцэнтрыруе буйныя сілы.

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

На фронтах Цэнтральнага Кітая без перамаг.

Газета «Шуньмайжыбао» паведамляе, што 16 лістапада ў Бацжоу (у паўночнай частцы правінцыянь Аньхуэй) паўстала частка войск марыянетачных улад, якая налічвае звыш 500 салдат. Паміж паўстаўшымі і японскімі войскамі завязалася бая, большасць паўстаўшых забіта.


Паведамляюць аб становішчы на фронтах у Паўночным Кітаі не паступала.

ДЗЕЯННІ КІТАЙСКИХ ПАРТЫЗАН

ЛОНДАН, 22 лістапада. (ТАСС). Бейлінскі карэспандант агенцтва Райтэр паведамляе, што пасля зашпіна, якое прадаўжалася некалькіх месяцаў, кітайскія партызаны аднавілі ў шырокім маштабе ваенныя дзеянні на поўнач ад Бейліна. На словах прэстаўніка японскага камандавання піша карэспандант, баі аб'яваўліся ў 40 км. на поўнач ад Бейліна. Некалькі дзён парад японскія самалёты рабілі тут палёты.

Карэспандант паведамляе таксама аб баіх на ўсходняй частцы правінцыянь Хабэй у раёне вялікай кітайскай сцяны, які знаходзіцца ў кітайскіх руках на працягу многіх месяцаў.

Партызанскія, асабляючыся на Бейлін-Ханькоўскай чыгушцы, паведамлілі, што 17 лістапада быў узорван японскі поезд, ішоўшы ў раёне на поўнач ад Чжэньзіна.



У Беларускай дзяржаўнай карцінавай галерыі. НА ЗДЫМКУ: куток залы № 2. Фото Е. Халодзен. (Фотакроніка БЕЛТА).

ПРЫЁМ У ЧЭСЦЬ ХХ-ГОДДЗЯ ПЕРШАЙ КОННАЙ АРМІІ

ВІШЕБСК, 22 лістапада. (Нар. «Звязды»). Органітэтам Празітума Вярхоўнага Савета БССР на Вішэбскай абласці 21 лістапада быў наладжаны прыём у чэсць 20-го галды Першай Коннай Арміі.

У зале Органітэтам сабраліся ветэраны грамадзянскай ваіны, дэпутаты Вярхоўнага Саветаў БССР і БССР, прадстаўнікі навуцы і мастацтва і кіраўнікі абласных і гарадскіх партыйных і савецкіх арганізацый.

З цікавымі ўспамінамі аб слаўных паходах Першай Коннай арміі выступіў д-

пэнт Вішэбскага медыцынскага інстытута, орданансэц тав. Патроў, які ў годы грамадзянскай ваіны з'яўляўся начальнікам санітарнай часткі Першай Коннай арміі.

Доўга грымліў у зале ааавія ў чэсць арганізатара Першай Коннай, хатніцеля перамог, правалара народаў таварыша Сталіна, у чэсць нарэма абароны, першага маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава і легендарнага камандара Першай Коннай, маршала Савецкага Саюза тав. Будзёнага.

Пасля прыёму заслужаныя артысты БССР тт. Малчану і Звездачоў выканалі ўрывак з п'есы «Павел Грэкву».

БАРЗЬЕФ ТАВАРЫША СТАЛІНА

ЛІДА (Нар. «Звязды»). Пражываючы тут мастак-скульптар Н. Гутман загочыў работу над барэльефам таварыша Сталіна і герам БССР. Аб'ектыве работы выкананы на месці і прадаўжаюць вялікую мастацкую цікавасць.

ПОМНІК ЗАГІНУЎШЫМ ГЕРОЯМ

ГРОДНА. Сяляне вёск Веліка-Зіёмонскай і Горніцкай валасцей Гродзенскага павета пачалі збор срэжкаў на пабудову помніка байцам і камандзірам Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, загінуўшым смерцю храбрых у гераічнай барацьбе за вызваленне працоўных з-пад гнёту польскага пану. Сяляне Горніцкай воласці ўжо сабралі 1.200 рублёў і Валіка-Зіёмонскай — 540 рублёў.

Помнік героям — байцам і камандзірам мяркуюцца ўстанавіць на месцы баёў за ўрывак Гродна.

Экскурсія юных чыгуначнікаў у Горкі

ГОМЕЛЬ. 10 юных чыгуначнікаў Малай беларускай чыгушкі дзінні ўз'езді ў гор Горкі на акрыжы Малай горкаўскай чыгушкі. Гэтая чыгушка мае два паравозы, 6 мільяч вагонаў. Усе вагоны радыёфінараваны. Машыніст можа таварыць па тэлефону з дзюжурным на станцыі. Прашт чыгушні — 9 кілометраў.

Юныя экскурсанты наведлі ў Горкім дом, дзе нарадзіўся выдатны большыік Я. М. Спердлоў; дом, дзе прабываў сваё дзяцінства вялікі пралетарскі пісьменнік А. М. Горкі, і інш. На ааавортным шляху пісьм'ер набываў ў Маскве, дзе быў на экскурсіі ў музеі В. І. Леніна, аэталі ў г. Р. ГРЭСОН.

Кватэры для ўчастковых урачоў

Наказам ааавы зраб'я БССР выздзелі 400 тысяч рублёў на будаўніцтва ў БССР кватэр для ўчастковых урачоў. Мяркуюцца пабудаваны для сельскіх участкавых урачоў каля 30 адкаватэрных дамоў. Кожная кватэра будзе мець 2—3 пакоі, кухню, кладовку.

СУСТРЭЧА ЯЎРЭЙСКИХ ПІСЬМЕННІКАЎ УССР І БССР

21 лістапада, у Мінску, у клубе завада імя Варашылава, адбылася сустрача яўрэйскіх пісьменнікаў УССР і БССР. Вялікі зал клуба запоўніў рабочыя, інтэлігенцыя, члены прамавысшых арпелі, студэнты вышэйшых навуковых устаноў, узяліся літаратурных гурткоў.

Вечар аааврыў яўрэйскі савецкі пісьменнік Зейк Аксельрод. Ён горава вітаў ааавых гасцей — пісьменнікаў Беларускай ССР. Пёшла сустраці прысутныя паўдзельна ў прэзітуме пэтра-арганісца І. Фёфара, пісьменнікаў Сіго,

РОСТ АРГАНІЗАЦЫЙ АСОАВІЯХІМА

Цэнтральны савет Асоавіяхіма БССР падвёў вынікі раённых і абласных кірчальных саборніцтваў Асоавіяхіма. Саборніцтвы суправажваліся ўздымам масавай абараннай работы, сааавіічалі больш шырокаму аааву працоўных падрыхтоўкай да праціпаветранай абароны. Звыш 130 тысяч чалавек, узяліся ў ааавіцтва і саборніцтвах, навучыліся правільна карыстацца праціпаветра, прынялі ўдзел у неааавіцтвах праціпаветравых трэніроўках. За час правядзення кірчальных саборніцтваў у рэспубліцы створана каля 200 новых кірчальных арганізацый Асоавіяхіма.

Да ўдзелу ва ўсесаюзных кірчальных саборніцтвах дапушчана 8 арганізацый Асоавіяхіма, у тым ліку арганізацыі Вішэбскага кірчальнага камітэта, кааавіца імя Сталіна Нухавіцкага раёна, домаўпраўлення № 30 у Гомелі і інш.

Прынята рашэнне аб стварэнні ў абласных абласных кааавіцтвах саюзаў спажывецкіх таварыстваў, у наветах — іх аддзяленняў, у валасцях — спажывецкіх таварыстваў. Прынята таксама рашэнне аб стварэнні шырокай сааавіцтваў сеткі.

Беластоцкі абласны кааавіцтваў саюз ааавірае ў абласці 150 універмагаў і 150 магазінаў па праможу тавараў шырокага спажывання, 10 растаранаў і 10 хлебапачкарняў. Белкааавіцтваў нааавірае ў абласці 50 гурмавых ааавіцтваў і 5 ааавіцтваў. (БЕЛТА).

ПІСЬМЫ ПРАЦОЎНЫХ

КАЛІ МЫ АТРЫМАЕМ ЗАРПЛАТУ?

Работнікі Убалоўнага мелшунка (Белічэўскі раён) да гэтага часу яшчэ не атрымалі зарплату за жнівень, верасень і кастрычнік г. г. Штэзёна яны зьярталішы на гэтым пытанні да старшыні Убалоўнага сельсавета тав. Канапіцкага, але безвынікова.

28 кастрычніка Канапіцкі, каб пазбавіцца ад «назойлівых» работнікаў мелшунка, выісаў чэк на атрыманне грошай з Клічэўскага банка. Пры працяжненні чака ў банку высветлялася, што па рахунку сельсавета няма грошай. Дарэмна людзі хазаці за 15 кілометраў а вёсці Убалоўне ў раённы цэнтр.

Накопкі сельсавет «ааавіцтва» аб мелшунка, выісаў чэк на атрыманне 25 процантаў. Між тым, тут няма нават належных мелшункаў, не правадзён неааавіцтва рамонт памешчання.

Аб усім гэтым ведае кіраўніцтва раёна, але мер чамусьці не прымае.

БЕЗГАСПАДАРЧАСЦЬ У СОУГАСЕ

Кіраўнікі соўгаса імя Будзёнага (Мінск) пры ўборцы забылі «маленькую дробязь» — перааралі палічу бульбы больш чым 100 гектараў. Гэту ааавіцтва сааавіцтваў жыхары. Кожны дзень можна бачыць паляны, які старонні жанчыны прыходзілі на поце соўгаса, перааавіцтваў бульбу і палымі мшкмаі ўносілі яе дамоў. Ніхто ім не перашкаджаў у гэтым.

Нават выкапаную бульбу кіраўніцтва соўгаса не паклапанілася зааавіць я належыш. Каля забуртаных капцоў можна бачыць стада кароў, якія рмошча ў іх і спуюць бульбу.

Судзья органы павінны зааавіцтва парадкамі ў соўгасе імя Будзёнага.

Абследаванне тарфяных балот Заходняй Беларусі

Саўнарком БССР стварыў спецыяльную камісію пад старшынствам намесніка наркома мясцовай палітлі прамавысшэцтва тав. Бражынскага для вывучэння пытання аб перавозе буды праціпаветраў і электрастанцый Заходняй Беларусі, прааавіцтваў на прылежым вузлах, на мясцовах паліва, гадоўшым чынам, таво.

Анааавіцтва буды абследаваны тарфяныя балоты для ааавіцтва і іх тарфяных гаспадаркаў. Значныя запасы торфу ёсьць у раёне пінекскіх балот, у Беластоцкай і Навагрудскай абласцях.

Спажывецкая кааавіцтва ў Заходняй Беларусі

БЕЛАСТОК. У Беластоку адбылася нарада кірчальных работнікаў сістэмы спажывецкіх таварыстваў, у наветах — іх аддзяленняў, у валасцях — спажывецкіх таварыстваў. Прынята таксама рашэнне аб стварэнні шырокай сааавіцтваў сеткі.

В. а. аднааавіцтва оаавіцтва Т. С. ГАРБУНОУ.

ВЯЛІКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР
23 лістапада
ДРЫВА
Аб'емонт № 129.
Пачатак у 8 г. веч.
Вілеты ў тэатральнай касе Дома сааавіцтва з 12 да 5 г. веч. у дзень паставы — у касе тэатра з 6 г. веч.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
23 лістапада. Аб'емонт № 55.
АПОШНЯ
Пачатак у 7 г. 30 м. веч.
Каса з 2 да 8 г. веч.

ДЗЯРЖАЎНЫ ЯЎРЭЙСКИ ТЭАТР БССР
23 лістапада. Аб'емонт № 22.
СУЛАМІФ
Пачатак у 8 гадзін вечара.
Каса з 12 да 2 і з 4 да 8 г. веч.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (паміжнароднае клубнае імя Сталіна)
23 лістапада
Дэкада савецкай музыкі
Аб'емонт № 44.

КАНЦЭРТ
УДЗЕЛЬНІЧАЮЦЬ:
ХОР ДЗЯРЖАЎНАЙ ФІЛАРМОНІЯ БССР, мастацкі кіраўнік І. Г. БАРЫ, ЛАУРАТ Усеааавіцтва конкурса сярэпачоў і вышчальнага А. К. ВІСАС (вышчальна).

ЛАПЭТ Рэдакцыйна-ааавіцтва А. К. КЛУМАЎ (рэдакц.)

САЛІСТКА Дзяржаўна-ааавіцтва Л. Г. АДАМАНТАВА, партыя фортепіана С. ХОНЕС.

Лестар В. Я. ТРАЙНІН. Пачатак у 9 гадзін вечара. Вілеты ў касе клубна з 3 да 9 гадзін вечара.

Кіноааавіцтва «Чырвоная Зорка»
«ВЫСОКАЯ ПЯРАДА»

Кіноааавіцтва «Правіда»
«ТРОЕ С ОДНОЙ УЛІЦЫ»

Кіноааавіцтва «Родина»
«ДОКТОР КАЛЮЖНЫ»

Кіноааавіцтва «Спартак»
ДЗЕШІ КАПІТАНА ГРАНТА

Дзіцячы кіноааавіцтва РУСЛАН І ЛЮДМІЛА

Кіноааавіцтва «Паніма» П'я-1. «ЭФ ОНТ'ЕР» (парал на Чырвонай плошчы).
2. «ФОРОНІН» ТОНСКІЕ ВСАДНІКІ (кіноааавіцтва).

Да ведама дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый домаўпраўленняў горсаветаў і горрайкомгасаў.

На паставе паставы СНК БССР ад 2 лютага 1939 г. № 111, а таксама прай абавязковага страаавіцтва дзяржаўнага жылга фонда, зааавіцтва НКФ БССР 7 кастрычніка 1938 г.,

домаўпраўленні,
ПАДПАРАДКАВАНЫ ГОРСАВЕТАМ (ЖЫЛКОВЫМ УПРАВЛЕННЯМ), А ТАКАСА ДЗЯРЖАЎНЫМ УСТАВАМ, АРГАНІЗАЦЫЯМ І ПРАДПРЫЕМСТВАМ,

абавязаны да 1 снежня 1939 года падаць страхавым інспекцыям райгорфінааавіцтваў СТРАХОВЫЯ ЗАЯВЫ па ўставаўленай Дзяржстрахам форме на страхаванне на 1940 г.

ВЛАНКІ СТРАХОВЫХ ЗАЯЎ ВЫДАЮЦА СТРАХОВЫМ ІНСПЕКЦЫЯМ.

У СТРАХОВЫХ ЗАЯВАХ УКАЗВАЕЦА ВАЛАНСАВЫ (ІНВЕНТАРЫ) КОШТ (БЕЗ СКІДКІ НА ЗВОС) ЖЫЛОГА ФОНДА (ЖЫЛЫХ ДАМОЎ І ГАСПАДАРЧЫХ ПАВУДОЎ ПРЫ ІХ).

ПАДАВАЮЦЕ СТРАХОВЫЯ ЗАЯВЫ АБ ЖЫЛКОВЫМ ФОНДзе СТРАХОВЫМ ІНСПЕКЦЫЯМ РАЙФА І ГАРФА НЕ ПАЗНЕВ УСТАНОЎЛЕНАГА ТЭРМІНА.

Упраўленне Дзяржстраха БССР.

Трамдэпэ!

Для лепшай даспачыкі карэспандэнцыі куляаавіцтва надзверныя паштовыя яшчкі

Яшчкі прадаюцца ва ўсіх канторах і гарадскіх аддзяленнях сувязі. Цяна яшчкі брва.

Упраўленне Усесааавіцтваў БССР

У АДЗЕЛ АБ'ЯЎ ЗВАНІЦЕ па тэл. № 21-845

Лепшы адпачынак — падарожжа па СССР

БЕЛАРУСКИМ БУРО ПАДАРОЖЖАЎ ВІСПС АТРЫМАНЫ ПУЦЁЎКІ на экскурсіі і падарожжы на асене-зімовы перыяд

ПА МАРШРУТАХ:

КРЫМ.	ЛЕНІНГРАД.
ЗАКАЎКАЗЕ.	ДНІПРАГЭС.
БЕЛЫМОРСКАЕ ўзбярэжжа	СЕЛІПЕ.
КАРКАЗА.	ТАКСАМА ЗАЯВЫ НА
БЕЛЫМОР ПДАРОЖЖАЎ ПРЫ МАЮЦА ПАДАРОЖЖАЎ ВІСПС. Тэлефон № 21-79.	ТАКСАМА ЗАЯВЫ НА
ЭКСКУРСІІ У ЧАС ЗІМОВЫХ КАВКУЛ.	ЭКСКУРСІІ У ЧАС ЗІМОВЫХ КАВКУЛ.
ЗВІЯТЦІА ПА АДРАС: гора Мінск, Уршчана, 22. Белдзоро падарожжаў ВІСПС. Тэлефон № 21-79.	ЗВІЯТЦІА ПА АДРАС: гора Мінск, Уршчана, 22. Белдзоро падарожжаў ВІСПС. Тэлефон № 21-79.
Балатковы рахункі ў Міндзяржбанку № 166420.	Балатковы рахункі ў Міндзяржбанку № 166420.

МІНСКІ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ
Імя А. М. Горкага
ПАВЕДАМЛЕННЕ, што з 1 ПА 15 СТУДЗЕНЯ 1940 ГОДА